

#StrongerTogether
#EasternPartnership

EaP | Eastern
Partnership 

Аднаўленне, устойлівасць і рэформы:
прыярытэты Усходняга партнёрства
пасля 2020 года
на карысць усім

Ліпень 2021 года

Усходняе партнёрства мае на мэце паглыбіць і ўмацаваць адносіны паміж Еўрапейскім Саюзам, краінамі ЕС і Азербайджанам, Армэніяй, Беларуссю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Яно абапіраецца на прынцыпы інклюзіўнасці і дыферэнцыяцыі, якія прадугледжваюць індывідуальны падыход і пашыранае супрацоўніцтва на аснове стымулаў. Зыходзячы з «20 ключавых вынікаў да 2020 года», Сумеснай заявы ў сакавіку 2020 года і заключэнняў Савета ў маі 2020 года, ЕС прапанаваў прыярытэты Усходняга партнёрства на перыяд пасля 2020 года. У адпаведнасці з **пяццю мэтамі палітыкі** гэтыя прыярытэты павысяць устойлівасць краін Усходняга партнёрства дзякуючы інвестыцыям у **два кампаненты**.

Аднаўленне, устойлівасць і рэформы: прыярытэты Усходняга партнёрства на перыяд пасля 2020 года

5 МЭТАЎ



РАЗАМ дзеля стварэння ўстойлівай і інтэграванай эканомікі



РАЗАМ дзеля ўстойлівасці да змены клімату і навакольнага асяроддзя



РАЗАМ дзеля жыццяздольных, гендарна раўнапраўных, справядлівых і інклюзіўных грамадстваў



РАЗАМ дзеля падсправаздачных інстытутаў, вяршэнства права і бяспекі



РАЗАМ дзеля ўстойлівай лічбавай трансфармацыі

ІНВЕСТЫЦЫІ

Падтрымаць сацыяльна-эканамічнае аднаўленне пасля COVID-19 у краінах Усходняга партнёрства і актывізаваць яго за кошт паскоранага пераходу да «зялёных» і лічбавых тэхналогій. Гэтая падтрымка ўключае **інвестыцыйна-эканамічны план** з флагманскімі ініцыятывамі для кожнай краіны.

2 КАМПАНАНТЫ

КІРАВАННЕ

У аснове нашага партнёрства ляжаць інвестыцыі ў рэформы і павага агульных падставовых каштоўнасцяў. Гэта падтрымка дэмакратыі, правоў чалавека, рэформ дзеля ўсталявання вяршэнства права, дапамога ў барацьбе з карупцыяй, вырашэнне гендарных праблем, падтрымка грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ.

Інвестыцыйна-эканамічны план для Усходняга партнёрства

Новы ключавы элемент — інвестыцыйна-эканамічны план. **3 бюджэту ЕС** на яго будзе вылучана **2,3 млрд еўра** ў выглядзе грантаў, змешанага фінансавання і гарантый. Гэтыя сродкі падтрымаюць аднаўленне пасля пандэміі і **ўстойлівае пераўтварэнне эканомік краін Усходняга партнёрства**, зрабяць іх больш інтэграванымі. План можа прыцягнуць да **17 млрд еўра** дзяржаўных і прыватных інвестыцый.

Ён уключае ў сябе:

- ✓ паляпшэнне **транспартных** зносінаў
- ✓ доступ да фінансаў для **малых і сярэдніх прадпрыемстваў**
- ✓ інвестыцыі ў акцыянерны капітал для павышэння канкурэнтаздольнасці і інтэграцыі ў вытворча-збытавы ланцужок ЕС
- ✓ падтрымку пераходу да лічбавых тэхналогій
- ✓ інвестыцыі ва ўстойлівасць навакольнага асяроддзя і клімату, у тым ліку ў энергаэфектыўнасць
- ✓ дасягненне ўстойлівасці здароўя і развіццё чалавечага капіталу

Для кожнай з краін Усходняга партнёрства план прадугледжвае шэраг флагманскіх ініцыятываў. У іх уваходзяць канкрэтныя прыярытэтныя праекты, якія даюць адчувальны плён.

10 галоўных мэтаў да 2025 года

У рамках **комплекснага парадку дня** былі вызначаныя **10 галоўных мэтаў да 2025 года**. Разам з флагманскімі ініцыятывамі для кожнай краіны яны найбольш моцна паўплываюць на змену жыцця грамадзян і працы бізнесу.



Інвестыцыі ў канкурэнтаздольную і інавацыйную эканоміку

Падтрымка

500.000 МСП

Інвестыцыі ва ўмацаванне прававой дзяржавы

Усе высокапастаўленыя чыноўнікі дэкларуюць свае **эканамічныя актывы**, іх **дэкларацыі** падлягаюць праверцы.

Інвестыцыі ў бяспеку і кіберустойлівасць

Узмацненне сістэмы выяўлення і **ліквідацыі гібрыдных пагроз**; умацаванне патэнцыялу партнёраў у сферы кіберустойлівасці і барацьбы з **кіберзлачыннымасцю**, у тым ліку шляхам поўнай рэалізацыі Будапешцкай канвенцыі Савета Еўропы аб кіберзлачыннымасці

Інвестыцыі ў чалавечы капітал і грамадства ведаў

70.000

магчымасцяў індывідуальнай мабільнасці

для студэнтаў і выкладчыкаў, даследчыкаў, моладзі і моладзевых работнікаў

Інвестыцыі ва ўстойлівыя і «разумныя» камунікацыі

будаўніцтва і мадэрнізацыя

3.000 км

асноўных аўтамабільных дарог і чыгункі

Інвестыцыі ў інклюзіўнае, гендарна раўнапраўнае і разнастайнае грамадства і стратэгічныя камунікацыі

Падтрымка **2500** мясцовых **арганізацый грамадзянскай супольнасці**, **120** незалежных **СМІ** і **2000** **журналаў**

Інвестыцыі ва ўстойлівую энергетыку

250.000

хатніх гаспадарак скарацяць спажыванне энергіі

як мінімум на 20%

Інвестыцыі ва ўстойлівасць аховы здароўя

Вакцынацыя 850.000

медыкаў

а таксама паляпшэнне ўмоваў іх працы, удасканаленне абсталявання і тэрапеўтычных сродкаў

Інвестыцыі у лічбавую трансфармацыю

80%

хатніх гаспадарак будуць падлучаныя да **высакахуткаснага інтэрнэту**

Інвестыцыі ў навакольнае асяроддзе і клімат

Яшчэ **3** млн чалавек атрымаюць **бяспечнае водазабеспячэнне**.

Кантроль якасці паветра палепшыцца ў **300** гарадах